

В. Д. СТАРЫЧОНАК

## З НАЗВАЎ ЗІМОВАГА ТРАНСПАРТУ

На працягу гістарычнага развіцця чалавецтва рамяство побач з земляробствам і жывёлагадоўляй займала важнае месца ў жыцці людзей. «Акрамя здабываючай прамысловасці, земляробства і апрацуўчай прамысловасці існуе яшчэ чацвёртая сфера матэрыяльнай вытворчасці, якая ў сваім развіцці таксама праходзіць розныя ступені вытворчасці: рамесную, мануфактурную і механічную. Гэта — транспартная прамысловасць...»<sup>1</sup> Народны транспорт бярэ свой пачатак з часоў далёкага мінулага. Археалагічных жа матэрыялаў пра транспортныя сродкі амаль не існуе, бо драўляныя вырабы не могуць доўгі час захоўвацца ў зямлі. Таму лінгвістычныя даследаванні транспортнай нанменклатуры з'яўляюцца важнымі і для выяснення розных пытанняў гісторыі народа і яго мовы. Неабходнасць аналізу лексікі народнага транспорту ўзнікае і ў суязі з развіццём навукова-тэхнічнага прагрэсу, які выцясняе народныя сродкі перамяшчэння, заменяючы іх новымі, больш дасканалымі. Адыходзяць у нябыт і слова, якія раней абазначалі гэтыя рэаліі.

Вывучэнню транспортнай лексікі беларускіх гаворак не ўдзялялася пакуль што належнай увагі. Гэта тэматычная група адносіцца да ліку мала даследаванай і не сабранай ва ўсім яе аб'ёме. Спрабу сістэматызаваць яе бачым у артыкуле пра палескую транспортную тэрміналогію Л. І. Масленікавай<sup>2</sup> і ў раздзеле манографіі аб гаворках Зэльвеншчыны П. У. Сцяцко<sup>3</sup>.

У артыкуле на аснове матэрыялаў Лексічнага атласа беларускіх народных гаворак, дыялектных слоўнікаў і аблесдаваных населеных пунктаў Валожынскага, Капыльскага, Крупскага, Маларыцкага, Хойніцкага, Астравецкага раёнаў разглядаюцца назвы аднаго з відаў транспорту — саней (выязных і рабочых) у беларускіх гаворках.

Беларускай дыялектнай, літаратурнай, а таксама іншымі славянскім мовам вядома агульная назва транспорту зімовага перыяду — *сані*. Слова фіксуецца ў «Аповесці мінульых гадоў» (Сразн., III, 258). Утворана ад формы множнага ліку ст.-рус. *сань* (КЭСРЯ, 295)<sup>4</sup>. Узнікненне саней Ю. Ліпс звязвае са старажытным звычаем цягнуць за сабой груз у звярынай шкуры, якая ў далейшым была заменена драўляным прыстасаваннем<sup>5</sup>. У старажытнасці, як сведчаць помнікі, язда на санях лічылася ганаровай і была пашырана пры ўрачыстасцях; вышэйшае ду-

<sup>1</sup> Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 26, ч. 1. М., 1962, с. 422.

<sup>2</sup> Масленникова Л. И. Из полесской терминологии транспорта. — Лексика Полесья. Материалы для полесского диалектного словаря. М., 1968.

<sup>3</sup> Сцяцко П. У. Народная лексіка і словаўтарэнне. Мінск, 1972.

<sup>4</sup> Аб этымалогіі слова *сані* гл.: Фасм., III, 556—557; Праабр., 970; Брук., 481; Moszyński K. Pierwotny zasięg języka prasłowiańskiego. Wrocław—Kraków, 1957, с. 215.

<sup>5</sup> Ліпс Ю. Происхождение вещей. Из истории культуры человечества. М., 1954, с. 195.

хавенства аддавала ёй перавагу нават летам<sup>6</sup>. Асаблівае значэнне саням надавалася пры ўступленні ў шлюб і пахаванні нябожчыка. У Лаўрэнцеўскім летапісе і Жыці Барыса і Глеба паведамляецца, што цэлы памершы князёў Уладзіміра, Яраслава, Барыса, Глеба і іншых прывозіліся да месца пахавання (зімой ці летам) на санях. У Карпатах такі звычай захаваўся да пачатку XX ст.<sup>7</sup>

У залежнасці ад прызначэння сані бываюць выязныя і рабочыя. Характэрнай асаблівасцю выязных саней з'яўляецца іх лёгкасць, акуратнасць у апрацоўцы дэталей, невялікія памеры па даўжыні. Палазы іх — з высокімі галоўкамі, загнуты плаўным паўкругам, а заднія канцы выступаюць на некаторай адлегласці з-пад кузава. У Беларусі выязныя сані пачалі выкарыстоўвацца з другой палавіны XIX ст. Яны адносяцца да ўсходнеўрапейскага тыпу, заходняя граніца якіх праходзіць праз Беларусь, Літву да басейна Нёмана<sup>8</sup>.

Часцей на тэрыторыі Беларусі выязныя сані называюцца *вазком* і *брычкай*. Слова харэктэрныя як для літаратурнай, так і для дыялектнай мовы. Раней *вазкі* упенкіныя, адмаліваныя былі. Наперадзе такая *прыродная лавачка, кап фирмуну сесці*. Перавознікі Астр. *Вазкі, калі палазкі ценныя, лавачка ест, абіты тоненькімі дошчачкамі*. Беняконі Вор. Лексема *вазок* утворана ад агульнаславянскага *воз* пры дапамозе суфікса *-ок*.

Арэал распаўсюджання лексемы *брычка* ахоплівае брэсцкія (Азяты Жаб., Струга Стол.) і гродзенскія (Востраў Зэльв.) гаворкі. Акрамя значэння выязных саней слова называе 'калёсы для перавозкі сена' (Загор'е Кар., В. Дольцы Уш.), 'смаргубую каляску' (Сцяц., 165), 'выязныя калёсы' (Выня Кап., Гардзічы Ашім.). Слова запазычана, як на гэта ўказваў Е. Карскі<sup>9</sup>, з постск. *bryka, bryczka*, куды яно прыйшло з ням. *Britschke* (Сулк., 73 к.), якое ўзыходзіць да італ. *biroccio, baroccio* 'двуҳколка' (Фасм., I, 25). Першакрыніца — лац. *birota*, дзе *bis* 'двойчы' і *rota* 'кола' (ЭСЛЯ, выл. 2, 198).

Лексемы *казваркі* (Азятыны Дзяятл.), *вазашак* (Кіралі Шчуч.), *асашак* (НС, 250), *апішткі* (Хвалава Пруж.), *крыглы* (Хаціслаў Малар.), *рагожанкі* (Зялік., 380), *каламажка* (ЛП, 172), *павозка* (Дземянікі Добр.), *чу́бка* (Луцічы Круп., Маісеевшчына Барыс., Касп., 346), *чыхонка* (Грыгаровічы Леп.), *шлайкі* (Перавознікі Астр.), *крыла* (Аніскавічы Кобр.) у беларускіх гаворках малаўжывальныя. Большасць з іх утворана ад назваў частак саней (*крыла* 'пашырэнне для саней', *апішткі* 'дошкі, якімі абабіваеца кузав саней', *вазашак* 'сядзенне для фурмана', *казыркі* 'прыстасаванне ў санях ад снегу'). Слова *рагожа* і *утворана* ад агульнасл. *рагожа* 'тканіна' пры дапамозе суфікса *-онк-* (па аналогіі з *санкі*), відаць, таму, што на сані клалася *рагожа* 'кавалак тканіны, падсцілка'. Лексемы *павозка, каламажка* ўтварыліся ў выніку пашырэння семантычнага аб'ёму слоў, паралін. бл. літ. *павозка, каламажка* 'воз на колах' (БРС, 547, 366). Слова

<sup>6</sup> Гл.: Терещенка А. В. Быт русского народа, ч. 1. СПб, 1848; Аничин Д. Н. Сани, ладья и кони как принадлежность похоронного обряда. М., 1890; Брокгауз Ф. А., Ефрон И. А. Энциклопедический словарь, т. 28-А. СПб, 1900.

<sup>7</sup> Нидерле Л. Славянские древности. М., 1956, с. 211.

<sup>8</sup> Титов В. С. Народные деревообрабатывающие промыслы Белоруссии (1917—1941 гг.). Минск, 1976, с. 121—123.

<sup>9</sup> Карскі Е. Ф. Белорусы, т. I. Введение к изучению языка и народной словесности. Вильно, 1904, с. 151.

шлайкі ў гаворкі прыйшло з літоўск. *žlajūkės* 'выязныя сані' (ССЛЯ, 817).

Сярод назваў рабочых саней найбольш пашыраны лексемы *развалкі* (БРС, 780), *розвальні* (Сцяшк., 415, БДС, 153, Луцішча Круп., Хізы Ветк.), *разваліны* (Грабёнка Чэрв.), *развалы* (Сцяшк., 415, ЛП, 185). Бакавая частка гэтага тыпу саней больш шырокай плошчы. Яны прызначаны для перавозкі сельскагаспадарчых грузаў і ўяўляюць пераходную форму ад вялікіх гаспадарчых саней да лёгкіх саней бытавога прызначэння<sup>10</sup>. Параўн. бел. *розвальні*, маг. 'крывіны з бакоў саней', 'дзве крывуліны, што насаджваюцца на канец задній вось, калі возяць бярвенне' (Бяльк., 389), гом. драбіны ў выязных санях' (Дубраўка Добр.), гродз., брэсц. *разваліны* 'дзве жэрдкі, змацаваныя папяроначай планкай, якія кладуцца на сані, каб яны былі шырэйшымі' (ЛП, 185, БДС, 150, Мсцібава Ваўк.), палеск. *развалы* 'частка саней, апошні вяз, які зроблены з шырокай дошкі' (ЛП, 185). Ізаглоусу бел. *розвальні* 'сані' прадаўжае рус. *розвальни* (РВС, 595), *развалёники* (Даль, IV, 17) 'т. с.', укр. *розверні* 'сані без задка і перадка' (Лыс., 187), польск. *rozwalinki*, *rozwaliny* 'широкія сані' (СВ, IV, 724), латыш. *rozvalnīš* 'т. с.'<sup>11</sup>

Лексема *розвальні* ўласна руская (КЭСРЯ, 289), утворана префіксальным спосабам ад *валіць* (Фасм., III, 495). У беларускую мову прыйшла з рускай.

У шмат якіх выпадках сваю назву сані атрымалі шляхам сіnekдахльнага пераносу назвы з часткі на цэлае, што з'яўляецца харктэрнай асаблівасцю транспартнай тэрміналогіі. Так, акрамя значэння рабочых саней лексемы *лагожы*, *нарвіны*, *паклады* ў народнай мове азначаюць прыстасаванне ў выглядзе палка, якое ставіцца на сані з мэтай павелічэння пагрузачнай пляцоўкі, а слова *кóпанікі*, *драбінкі* называюць палазы саней, зробленыя з выкананых дрэў, рашотку ў возе, санях. *Лагожы* кладуць наверх на капылэ, як возяць сена. Вецирэвічы Пух. *Нарвіны* нада змяніць. Бастынь Лун. *Паклады* клалі на сані, як што прывесці. Граўжышкі Ашм. *Е* палазы *кóпанікі*, яны вырастоюць так, а гнуцікі самі гнуць. Вінья Кап. *На* *кóпаніках* цяпер не ездзяць, бо німа ўжо іх. Бабчын Хойн. *Драбінкі* — то санкі, канём заражаныя, муку перавозім ці грузы. Перавознікі Астр.

Лексемы *гра́нды* (НС, 253), *адбо́й* (Карцэвічы Несв.), якія называюць сані для перавозкі сельскагаспадарчых грузаў, у беларускіх гаворках з'яўляюцца адзінкамі, параўн. франц. *grand* 'вялікі', ісп. *grande* 'вяльможа', лац. *grandis* 'т. с.' Назва саней утварылася ў выніку метанімічных адносін (па аўёму, велічыні).

Для перавозкі дроў з лесу беларусы карыстаюцца санямі крыху іншай канструкцыі. Пры вырабе такіх саней у большасці выпадкаў выкарыстоўваюцца палазы-копанікі, паверхня якіх значна вузейшая, галоўкі не заўёды маюць плаўны загіб, што зніжае іх манеўранасць. Палазы злучаюцца пры дапамозе калодак асобай формы (лісіц, падушак)<sup>12</sup>. У беларускіх гаворках такія сані маюць назвы *грындажолы*, *кáры*, *рóспускі*, *лесавóзы*.

<sup>10</sup> Народы Еўрапейскай часті СССР, т. I. М., 1964, с. 631—633.

<sup>11</sup> Rekeņa A. Amatniečības leksika dažas latgales dienvidu izloksnes un tās sakari ar atbilstošajiem nosaukumiem slāvu valodās. Rīga, 1975, с. 309.

<sup>12</sup> Народы Еўрапейскай часті СССР, т. I, с. 49; Титов В. С. Народныя деревообробатывающие промыслы Белоруссии, с. 121.

Бел. карэл. *грындажолы* (Лукі Кар.), гомельск. *грындажалы* (БДС, 44), *крынджалы* (МС, 165), веткаўск. *кринджолы*, *криджолы*<sup>13</sup> 'сані для перавозкі бярвення', гомельск. *грындажолы* 'падсанкі' (Барысаўшчына Хойн.), палеск. *гриндажолы* 'сані (без намарзня) для перавозкі бярвення' (ЛП, 167), магіл. *крынджалы*, *крыванджалы* 'прылада да калёс вазіць бярвені' (Бяльк., 234—235). Ізаглоусу прадаўжаюць укр. дыял. і літ. *гриндажоли* 'маленькія сані; вялікія сані; развалкі' (РУС, 605, Грынч., I, 440), *кгриндажолы* 'санкі'<sup>14</sup>, рус. зах., паўдн., цвер. *криндажолы* 'санкі' (Даль, II, 194), польск. *gryndżoly*, *gryndże*, *grenżoly*, *grendzioly*, *gredżoly* 'нізкія сані для перавозкі саломы' (СВ, I, 926). У цэнтральнапал. гаворках *грындажолы* 'драўляная палачка, з дапамонгай якой пры вязанні снапоў зацягваецца перавясла'<sup>15</sup>.

Фасмер дапускае магчымасць запазычання лексемы *грындажолы* з польск. *grądziel*, *grądziel* 'вілападобнае дышла' (Фасм., II, 377), Л. Выгонная — з рум. *creangă*, мн. л. *crengile* 'галінка' (праз украінскую гаворкі) ці з літоўск. *grąžalas*, *grąžulas*, *grąžalas* 'дышла'<sup>16</sup>. В. У. Мартынаў разглядае слова як беларуска-ўкраінскую ізалексу балтыскага паходжання і яе ўзнікненне адносіць да перыяду існавання Вялікага княства Літоўскага<sup>17</sup>, параўн. літоўск. *grīžiōkla* 'від саней з калодкай, якая можа паварочвацца; калодка, якая выкарыстоўваецца пры перавозцы доўгага бярвення', *grīžiōti* 'круціцца, паварочвацца' (СЛМ, III, 635—636).

Не распаўсюджаны ў беларускіх гаворках лексемы *лесавóзы* (Луцішча Круп.), *рóспускі* (Дубраўка Добр.) 'сані для перавозкі дроў'. Першая з іх утворана сінтаксічным спосабам ад асноў назоўніка і дзеяслова, другая — шляхам метафіміі, парыўн. бел. літ. *роспускі* 'калёсы для перавозкі дроў, бярвені'.

Лексема *кáры* шырокая ўжыванца ў беларускіх гаворках з наступнымі значэннямі. 1. Сані для перавозкі дроў (Навасёлкі Свісл., БДС, 76). 2. Санкі без развалак на якія кладуць пярэдняя канцы доўгага бярвення (НС, 68). 3. Сані з драбінамі для перавозкі сена (Бобрыкі Петр.). 4. Калёсы з высокімі драбінамі для перавозкі сена, саломы, снапоў (Сцяшк., 222, Касп., 156, БДС, 76, Ахрэмайцы Брасл.). 5. Параконная павозка (МСМГ, II, 78, З нар. сл., 114). 6. Карэта (Ушакі Чэрк., Карцэвічы Несв.). 7. Воз без драбін (Граўжышкі Ашм.). 8. Драўляны палок, нары (Лукі Кар.). 9. Насілкі выносяць нябожчыкаў (Струга Стол.), парыўн. ст.-бел. *мары* 'смяротная ложа, насілкі для нябожчыкаў', польск. *mary*, чэш. *mary* 'т. с.'<sup>18</sup> 10. Палазы-копанікі (Хізы Ветк.). 11. Сарчня якая ставіцца на воз пры перавозцы розных сыпучых грузаў (Азяяны Дзятл.). 12. Трайня ў возе (Корань Смарг.). 13. Невялі-

<sup>13</sup> Манаенкова А. Ф. Язык Ветки. Докт. дис. Минск, 1974, с. 206.

<sup>14</sup> Лачуте Ю. Терминология обработки дерева (Заемствования из балтийских языков в славянские). — Lietuviai terminologija. Lietuvių kalbotyros klausimai, XVI. Vilnius, 1975, с. 154.

<sup>15</sup> Выгонная Л. Т. Полесская земледельческая лексика (типологическая и ареальная дифференциация). Автореф. канд. дис. Минск, 1969, с. 6.

<sup>16</sup> Там жа.

<sup>17</sup> Лексіка Палесся ў прасторы і часе. Мінск, 1971, с. 15; Беларуска-ўкраінская ізалексы. Мінск, 1971, с. 54.

<sup>18</sup> Булыка А. М. Даўнія запазычанні ў беларускай мове. Мінск, 1972, с. 198.

кія санкі, якія выкарыстоўваюцца пры перавозцы доўгага бярвення (Бяльк., 223, НС, 53, 178, Глухавічы Браг., Хвалава Пруж.). Палескай групі гаворак у значэнні 'пара кароткіх саней' вядома слова *gáry* (ЛП, 166), парапун. бел. дыял. *gára* 'павозка са скрыняй' (Палікі Малар.), 'скрыня на возе' (Медна Брэсц.), укр. дыял. *gara* 'т. с.' (Чэвель, Крыўна Старав.), *gari* 'сані для перавозкі цяжараў' (Лыс., 62), польск. дыял. *gary* 'воз на двух колах са скрынкай; калёсы для перавозкі цяжараў' (СВ, II, 185). Лексема *gara* (-ы), як мяркуюць аўтары Варшаўскага слоўніка, з'яўляецца пераўтварэннем *кары* 'павозка' або запазычаннем з укр. *gara* (СВ, I, 802).

Беларускім гаворкам вядомы дэмінутыўныя формы лексемы *кары* — *каркі* 'падсанкі' (Крупіца Мін., Данілавічы Дзярж.), *карыйны* 'т. с.' (Брусы Мядз.), *карукі* 'вялікія сані' (Перавознікі, Гудагай Астр.), парапун. польск. *karuki* 'заднія санкі' (МАГП, 56), літоўск. *kariukai* 'калёсы' (АЛЯ, 34). У Стадубцоўскім р-не адзначана суфіксальна-прэфіксальная ўтварэнне — *паўкаркі* 'падсанкі' (в. Ст. Свержань).

Слова *кара* (-ы) вядома многім славянскім мовам: укр. дыял. *kari* 'вадавозныя дрогі' (Грынч., II, 222), рус. гаворкі Літвы *kara* 'вялікі воз для сена', *кары* 'прычэп да саней' (СРНГ, вып. 13, 62, 111), польск. дыял. *kary* 'воз без драбін; тачка; частка воза' (СВ, II, 254), *kara* 'воз на двух колах са скрыняй наверсе для перавозкі цяжараў, вывазкі смецця, часам воз на чатырох колах' (Дар., III, 350), чеш., славац., славін. *kara*, серб.-харв. *kara* 'двуухколка', в.-луж., н.-луж. *kara* 'тачка, возік', парапун. ням. *Karren* 'тачка, возік', літоўск. *kara*, *kāros* 'т. с.' (АЛЯ, 34), франц. *carrosse* 'карэта', італ. *carretta* 'т. с.' Утворэнне гэтай лексемы, магчыма, звязана з лац. *carrus* 'карэта'.

Невялікія сані, якія выкарыстоўваюцца пры перавозцы бярвення, у беларускіх гаворках называюцца *падсанкамі* (Бяльк., 306, Сцяц., 182, БДС, 119, Сцяшк., 333, ЛП, 182, гл. карту). Фанетычныя варыянты лексемы — *пудсанкі* (Забава Кобр.), *пувсанкы* (Олтуш Малар.), *пулсанкы* (Медна Брэсц.), *полусанкы* (Карпін Малар.), *полсанкі* (Макраны Малар.), *паўсанкі* (Магуны Паст.), *пацсанкі* (Брусы Мядз.), *поссанкы* (Сушытніца Малар.), *пудсанкі* (Зайкава Гарад, Грывец Гор.).


Ізаглосу бел. *падсанкі* прадаўжаюць рус. *подсанки* (РБС, 451), укр. *пудсанки*, *путсанки* 'пара невялікіх саней' (Лыс., 178), польск. *podsanki* 'двайныя санкі' (МАГП, 56). Утворана слова суфіксальна-прэфіксальным спосабам ад агульнаслав. *сані*.

У паўднёва-заходніх гаворках Беларусі невялікія сані называюцца *сучкай* (Сцяц., 168, Сцяшк., 482, ЛП, 189, БДС, 171), парапун. *сучка* 'крывая палка, прымасаваная да падсанак для кіравання імі' (Арэхава, Ляхаўцы Малар.). У польск. гаворках *suczki*, *suka*, *suki* 'заднія санкі' (МАГП, 56), *suki* 'сані на двух парах палазоў' (АК, 209). Лексему *сучкі* В. Лабко<sup>19</sup> адносіць да беларуска-польскіх ізалекс. Ён праводзіць паралель а) з польск. *sucic*, *suszyć* 'прымыкаць, прылягаць да чаго-н.', б) з назовай кароткай калодкі, якая падкладваецца пад бервяно пры яго перавозцы, мяркуючы, што в) слова магло ўтварыцца ў выніку народнай этыменалогіі або г) з'яўляецца калькай з ням. *Hund* 'сабака; ваганетка ў шахце'. П. Сцяцко лічыць, што такія сані атрымалі назову «паводле пэўных асацыяцый, магчыма, ад таго, што яны заўсёды прывязваліся да саней і беглі за імі (як бяжыць сабака, суправа-

<sup>19</sup> Беларуска-польская ізалексы. Мінск, 1975, с. 73—75.

джаючы гаспадара» (Сцяц., 169). Пацвярдженнем гэтага з'яўляюцца бел. дыял. *сабачкі*, *сабачукі* 'маленькія сані' (Быстрыца Астр.), каза (МДСГ, 192, З нар. сл., 89, Эйгерды Іуеў.), *козачка* (З нар. сл., 89, Налібокі Стадубц.) 'т. с.', парапун. аналагічнае ў польск. мове: літ. *pies* 'сабака', дыял. *pieski*, *psiaki*, *psy* 'падсанкі' (МАГП, 56, АК, 209).

У маг. (Княжыцы Маг., Дужаўка Чавус., Цяхін Бял.) і гродз. (Ст. Смільніні Вор., Жылі Іуеў.) гаворках невялікія сані з крытымі аглоблямі называюцца *крыбулямі*, парапун. бел. дыял. *крыбулі* 'калёсы вазіць бярвенне' (Сцяшк., 245, НЛ, 210, БДС, 87), 'задняя частка калёс з крытымі аглоблямі (для перавозкі бярвення)' (НС, 53, НЛ, 53), 'дзе-



тоўстыя жэзды, якія кладуцца на воз (сані) пры перавозцы доўгага бярвення' (БДС, 87, Жылі Іуеў.). Назва саней (як і назва воза) базіруецца на спекдахальнай формуле пераходу ад часткі да цэлага.

У орсц. гаворках маленькія сані называюцца *саматужкамі* (Збурраж Малар., Прылукі Брэсц.), у маг.— *падстакамі* (Лапічы Асіп., Кацуручына Бых.), *падстанбукамі* (НС, 54, Азяраны Рагач.). Лексема *саматужкі* ўтварылася пры дапамозе займенніка *сам* і дзеяслова *тужыцца* 'намагацца', парапун. укр. *саматужкі* (Забалоцце Ратн.), *самотужкі* (Лыс., 190) 'невялікія ручныя сані', польск. *samociążki* 'т. с.' (Сулк., 65 к.), *samocyski* 'заднія санкі' (МАГП, 56). Лексема *падстакі* (*падстанбукі*) — аддзеяслоўнае ўтварэнне. Прызначэнне такіх саней — падтрымліваць тонкі канец бервяна, каб ён не цягнуўся па зямлі, парапун. польск. *potstańki* 'заднія санкі' (МАГП, 56).

Такім чынам, лексіка-тэматычная група, якая аб'ядноўвае назывы саней, адносіцца да ліку адной са старажытнейшых. Пашырэнне яе саставу адбываецца галоўным чынам за кошт семантычнага і слова-

ўтваральнага развіця агульнаславянскіх лексем (*рагожанкі, падсанкі, паўкаркі, павозка*), часткова за кошт запазычанняў (*брычка, шлайкі, грынджолы*) і дзеяння сінекдахальнай формулы пераходу ад часткі да цэлага (*копанікі, нарвіны, крыла, паклады, лагожы*).

### Прынятыя скарачэнні

АК — Atlas językowy kaszubszczyzny i dialektów sąsiednich, pod kier. Zdzisława Stiebera, zesz. V. Wrocław—Warszawa—Kraków, 1968; АЛЯ — Lietuvių kalbos atlasas. Leksyka. Vilnius, 1977; БДС — Шаталава Л. Ф. Беларуское диалектное слово. Мин., 1975; БРС — Беларуско-руский словарь, под ред. К. Крапивы. М., 1962; Бяльк. — Бялькевич И. К. Краёвы слоўнік усходній Магілёўшчыны. Мин., 1970; Грынч. — Гринченко Б. Д. Словарь украинского языка, т. I—IV. Киев, 1908—1912; Даляр — Даляр В. Толковый словарь живого великорусского языка, т. I—IV. М., 1956; Даэр. — Słownik języka polskiego, под red. W. Doroszewskiego, I—XI. Warszawa, 1959—1969; З нар. сл. — З народнага слоўніка, под ред. Крыўцага А. А., Мацкевіч Ю. Ф. Мінск, 1975; Касп. — Каспяровіч М. І. Віцебскі краёвы слоўнік. Віцебск, 1927; КЭСРЯ — Шанскій Н. М., Иванов В. В., Шанская Т. В. Краткій этимологіческій словарь русскага языка. М., 1961; ЛП — Масленникова Л. И. Из полесской терминологии транспорта. — Лексика Полесья. Материалы для полесского диалектного словаря. М., 1968; Лыс. — Лисенка П. С. Словник Полісъкіх говорів. Київ, 1974; МАГП — Mały atlas gwar polskich, под кер. Nińska K., t. 2. Wrocław—Kraków, 1959; МДСГ — Матэрыйялы для дыялектнага слоўніка Гомельшчыны. — Беларуская мова і мовазнаўства. Міжвязуўскі зборнік, вып. IV. Мінск, 1976; МС — Матэрыйялы для слоўніка народна-дыялектнай мовы, под ред. Янкоўскага Ф. Мин., 1960; МСММГ — Матэрыйялы для слоўніка мінска-маладзечанскіх гаворак, под ред. Жыдовіч М. А. Мин., 1974; НС — Народнае слова, под ред. А. Я. Баханькова. Мінск, 1976; Праабр. — Преображенскій А. Г. Этымологіческій словарь русскага языка. М., 1958; РБС — Русско-белорусский словарь, под ред. Коласа Я., Крапивы К., Глебкі П. М., 1953; РУС — Русско-украинский словарь. I—M., 1948; СВ — Karłowicz J., Kryński A., Niedźwiedzki. Słownik języka polskiego, t. I—VIII. Warszawa, 1900—1927; СЛМ — Lietuvių kalbos žodynas, III. Vilnius, 1971; Сразн. — Срезневский И. И. Материалы для словаря древнерусского языка, т. I—III. СПб, 1893—1912; СРНГ — Словарь русских народных говоров, вып. 13. Л., 1977; ССЛЯ — Dabartinės lietuvių kalbos žodynas. Vilnius, 1972; Сулк. — Symoni-Sułkowska J. Zróžnikowanie słownictwa i leksykalne nazwy z zakresu transportu i komunikacji w gwarach polskich. Wrocław—Warszawa—Kraków—Gdańsk, 1972; Сцяц. — Сцяцко П. У. Народная лексика і словаўтварэнне. Мінск, 1972; Сцяшк. — Сцяшковіч Т. Ф. Матэрыйялы для слоўніка Гродзенскай вобласці. Мінск, 1972; Фасм. — Фасмер М. Этимологический словарь русского языка, т. I—IV. М., 1964—1973; ЭСРЯ — Этимологический словарь русского языка, под ред. Шанского Н. М., вып. I—V. М., 1963—1973.

Раёны: Асіп. — Асіповіцкі; Астр. — Астравецкі; Ашм. — Ашмянскі; Барыс. — Барысаўскі; Бер. — Берастовіцкі; Браг. — Брагінскі; Брасл. — Braslauskі; Брэсц. — Брэскі; Бых. — Быхаўскі; Бял. — Бялыніцкі; Валож. — Валожынскі; Ваўк. — Ваўкавыскі; Ветк. — Веткаўскі; Вор. — Воранаўскі; Гарад. — Гарадоцкі; Гор. — Горацкі; Даляр. — Дзяржынскі; Даэтл. — Дзятлаўскі; Добр. — Добрушскі; Жаб. — Жабінкаўскі; Зэльв. — Зэльвенскі; Іўе. — Іўеўскі; Кап. — Капыльскі; Кар. — Карэліцкі; Кобр. — Кобринскі; Круп. — Крупскі; Леп. — Лепельскі; Лун. — Лунінецкі; Маг. — Магілёўскі; Мін. — Мінскі; Мещіл. — Мещілаўскі; Мядз. — Мядзельскі; Нав. — Навагрудскі; Нар. — Нараўлянскі; Несв. — Несвіжскі; Паст. — Пастаўскі; Петр. — Петрыкаўскі; Пруж. — Пружанскі; Пух. — Пухавіцкі; Рагач. — Рагачоўскі; Ратн. — Ратнаўскі (Валынская вобл.); Свісл. — Свіслацкі; Стайбц. — Стайбцоўскі; Старав. — Старавыжавскі (Валынская вобл.); Стол. — Столінскі; Уш. — Ушашкі; Хойн. — Хойніцкі; Чавус. — Чавускі; Чэрв. — Чэрвенскі; Чэрык. — Чэрыкаўскі; Шчуч. — Шчучынскі.

### ИЗ НАЗВАНИЙ ЗИМНЕГО ТРАНСПОРТА

#### Резюме

В статье рассматриваются названия выездных и рабочих саней в белорусских говорах, дается этимология большинства слов, прилагается лингвогеографическая карта, схема названий маленьких саночек, используемых при перевозке длинных бревен.

### DE GROUPE DE LEXIQUE TRANSPORTIQUE

#### Résumé

L'article considère des mots régionaux appartenant à des patois biélorusses et désignant divers types de traîneaux; traîneaux de sortie et traîneaux destinés à différents travaux; il fournit l'étymologie de la plupart de ces noms et comporte une carte de distribution des noms de petites variétés des traîneaux utilisés pour le transport des troncs d'arbres de grande longueur.

Мінск

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ